

1911
2592

Бел.

85/743

Самапомача

Беларуская
Вооператывіца
Гаспадарчая
Часопісъ

Самапомача

Год II.

Вільня, Студзень 1933 г.

№ 1(4).

Б 1632
05

Хай злыдні над намі
скрыточук зубамі,
Любі сваю ніву, свой
край,
І, колкі ёсьць сілы,
да самай майлы
Афы, барануй,
засятай!..
ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-
дзеі нафодаў і усе цы-
вілізацыі былі ство-
раныя дабравольнымі
стафанінямі аб'ядна-
ных людзей... самапо-
мачу.

Джордж РЭССЭЛЬ.
(Ірландець).



ЗЪМЕСТ № 1 (4).

бач.		бач.
1.	Kooperacyja pad abstrelam	1. Правілы аблічаньня
2.	Daniła Lichard	2. Цяленьне кароў
3.	Для бліжніх	2. Як выбраць з лубіну ягоную горыч
4.	Novy Rochdale	3. "
5.	Praca ў niamieckich spažywieckich kooperatyvach	10. Haspadarčaja chronika
6.	Kooperatyvnyja naviny	11. Паштовая скрынка
		вокл.

BIEŁARUSKAJA ABESEDA.

Беларуская абэзэда.

A, a — А, а.	H, h — Г, г.	Ł, ł — Л, л.	S, š — Ш, ш.
B, b — Б, б.	Ch, ch — Х, х.	M, m — М, м.	T, t — Т, т.
C, c — Ц, ц.	I, i — І, і.	N, n — Н, н.	U, u — У, у.
Ć, č — ЦЬ, ць.	J, j — Й, ў.	Ń, ń — НЬ, н্য.	Ü, ü — ў, ў.
Č, č — Ч, ч.	Ja, ja — Я, я.	O, o — О, о.	V, v — В, в.
D, d — Д, д.	Je, je — Е, е.	P, p — П, п.	Y, y — Ы, ы.
E, e — Э, э.	Ju, ju — Ю, ю.	R, r — Р, р.	Z, z — З, з.
F, f — Ф, ф.	K, k — К, к.	S, s — С, с.	Ž, ž — Ж, ж.
G, g — Г, г.	L, l — ЛЬ, ль.	Ś, ś — СЬ, сь.	Ź, ź — ЗЬ, зь.

Чытайце!

Пашырайце!

Выпісвайце!

„САМАПОМАЧ“

Беларуская коопэратыўна-гаспадарчая часопіс.

Выходзіць раз у месяц.

Падпісная плата з перасылкай выносіць:

На год	3.— зл.
На паўгода	1.75 "
На 3 месяцы	1.— ,
Заграніцу — ўдвай даражэй.	

Чынным беларускім культурна-фрасіяціным арганізацыям, пры выпісванні на год адразу — на палавіну таней.

Цана асобнага нумару 40 грошоў.

Цана абвестак паводле ўмовы.

Гроши на «Самапомач» пасылаць на чекавае кошто інж. Клімовіча у П.К.О.
(Konto czekowe P.K.O.) № 180 485

Пісъмы і ўсякую карэспандэнцыю перасылаць на адres:

Redakcyja „Samapomač“, Vilnia, Połackaja vul. 4—10
(Wilno, Połocka 4—10).

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 11-ай гадз. дні.

Samapomač

Adres:
VILNIA (Wilno), Połackaja vul. 4—10.

BIEŁARUŠKAJA
KOOPERATYŪNA - HASPADARČAJA
ČASOPIS.

Самапомач

Hod II.

Vilnia, Studzień 1933 h.

Nr 1(4).

Kooperacyja pad abstrelam.

(Zamiest Novahodniaha).

Historyčnaje kalaso hetak pakruciłasia, što 2,5 miljony biełarusaū musiać siahoniu supolna pieražyvać usie biedy, žudaści i ciažary polskaha pracoūnaha nasielnictva, čaho nielha skazać ab faktyčna supolnym karystańni z poúnaści pravoū. Hetkaj biadoj, kali nie nazvać jaje prosta soramam prad sučnašciu, a tymbolš — historyjaj, jośc niaviedama dakładna jašče hdzie zrodžany projekt uradavaha nadzoru i kontroli nad kooperacyjai. Na inšym miejscy hetaha numaru „Samapomač“ haverycca ab kulturna-ašvietnaj pracy, haspadarčaj samadziejnaści i palityčnaj neútralnaści kooperacyi, jak asnaūnych varunkach (Rochdale!) jejnaha rožvitu i karyści. Tymčasam, što-ž my bačam u kooperatyūnem žyci sianiašnaj Polšcy? —

Jašče nia viedamy ūsie našledki, da jakich daviadzie kooperacyju ū Polšcy prezydenskaje razparadzeńnie — z mocaj ustavy — ab tavarystvach z d. 27.X.32 h., jakoje hetak ahraničva je kooperacyju ū volnym budavańni jaje asnovau pri pomačy kulturna-ašvietnaj pracy, jak blizkija da spravy čyńniki ūznoū nakazvajuć ab čarniejšych jašče chmarach, što z novym hodam zavalakli i biez taho niepahodny ūzo kooperatyūny kruhazor u Polšcy. Sprava hetym razam na hetulki niebiaśpiečniejšaja, što b'je Kooperacyju nie rykašetam (adbojem) tolki, ale prosta, z frontu dy ū samaje serca i mazhi, u haspadarčuji samadziejnaść kooperacyi i jejnuje niezaležnaść ad čyńnikau palityčnych. Kankretna sprava pradstaŭlajecca hetak:

Dahetul abaviazyvajučaja polskaja ūstava ab kooperatyvach z 1920-23 h. h. stałasia niekamu za vuzkaja — ci za šyrokaja — usio roūna. Dość taho, što ū najvyšejsaj kontrolnaj ustanovie dla kooperacyi, u Kooperatyūnaj Radzie — siabrami katoraj u $\frac{2}{3}$ žjaūlajucca pradstaūniki paasobnych kooperatyūnich revizyjnych sajuzaū, a staršynioj jośc naznačany čynoūnik Ministerstva skarbu — žjaviūsia projekt ūmieni dahetulašnij ustavy ū tym sensie, što ūsia dziejnaść kooperatyvaū faktyčna pazbaūlajecca sobskaj inicyjatyvy, siły i voli pracy dy pierachodzić pad nadzor i kamandu Ministerstva skarbu, ustanovy biurokratyčnaj i naskroś palityčnaj. Da aŭtorstva celaści hetaha projektu tymčasam nicho nie pryznajecca. Ale toj fakt, što z im u Kooperatyūnaj Radzie vystupiť jej-

ny staršynia, faktyčna — ministerski čynoūnik a znača — čałaviek hetamu ministerstvu pad uładny, — pazvalaje dumać, što za hetym projektam ūmieni ū pradstaūlenaj formie staić samo Ministerstva skarbu, a za im i cely grad. A ū hetym i ūvieś sens.

Nia majem namieru, ani mahčymaści zajmacca tut hetym projektam ūmieni kooperatyūnaha zakonu ū celaści. Zaznačyć musim tolki ahulnuju tendencyju projektadaūca „üziać na mušku“ revizyjnyja sajuzy kooperatyvaū, jak arhanizacyjna-prapahacyjnyja asiarodki samadziejna kooperatyūnaha žycia. Mova ab hetym u § 68 projektavanaha zakonu, pavodle jakoha Kooperatyūnaja Rada faktyčna stajecca tolki paravanam, z-za katoraha prosta ci pasiaredna—praz staršyniu Rady — usie kooperacyjaj, instytucyjaj hramadzkaj, kiravacimie ruka Ministra skarbu: ministr — a nia Rada, jak dahetul — pryznaje Kooperatyūnem Sajuzam prava revizii, ministr heta prawa adbiraje — navat biez prasłuchańia abvinavačanaha Sajuzu, jak było dahetul, — ministr „moža žadać ad Sajuzu ahraničenja abšaru jahonaj dziejnaści, — słuchajcie! — zvužvańia abo rassyeńia hetaj-ža dziejnaści na peūnyja typy kooperatyvaū, moža taksama zahadać zlučycza dvum ci bolš sajuzam u adzin sajuz“. — Kudy ūsio heta moža zaviašci?

Hetaha adnak jašče mała. Projekt uspomienaha zakonu, što hetak viaža kooperatyvy, ale nie konkretizuje, kali imienna i zašto suproč ich moža ministerstva vystupić i prarvać afiarnuju hramadzkuju pracu, — hety projekt pradbača jašče na im užo abasnovanyja ministerstwa nakazy („zarządzenia“), katoryja, peūnie-ž, nie dla taho buduć pisacca i vydavacca, kab isnujučju „apieku“ pamienšyć.

Jak ūsio heta moža vyhladać u praktyčnym žyci, — u padrobnaściach pradbačyć nielha. Peūnymi zdajucca być zatoje dva punkty: 1. dla ūsich kooperatyvaū biaz vyniatku nia hetak dasca ū znaki „boh“, jak „bažaniaty“ i 2. najbolš adčujuć na sabie projektavanju „apieku“ kooperatyvy niapolskija — złyja jazyki kažuć, što projekt „apieki“ specjalna dla ich i skrojeny, — a miž imi chiba-ž u pieršuji čerhu niesarhanizavanyja jšče dosyć kooperatyvy biełaruskija.

1964 r.
105/21632

Дзяржавна
бібліотека
БСР
Імя І. Леніна

D A N I Ł A L I C H A R D
(1882—1932).

U minułym hodzie spońskiasia 50 hód ad časú śmierci pačynalnika słavackej kooperacyi Daniły Licharda. Hetýja ūhodki ūdziačnyja słavaki, biaz rožnicy pierakanańia, abchodzili wielmi ūračysta, a m. Skalica Słavackaja, hodie Jubilat najdaūzej pracavaū, stavič jamu cenny pamiatnik. — Chto-ž taki byu D. Lichard?

Byu heta skromny słavacki evanhielicki duchōník, jaki pry vykonvańni svaič dušpastyrskich abaviazkaū mieū mahcymaść dobra paznać patreby svajho narodu nia tolki duchovyja, ale i materyjalnyja. Hlybokaje-ž i sapraudy chryścijanskaje sumleńie D. Licharda nie pazvalała jamu suproč bačanaha i pierožyva-

Dla kooperacyi stvarajecca takim čynam ciažkaje pałażeńie; ciažkaje, ale niebiazvychadnaje. Rpora jšče jość i patryvaje tak doūha, „pokul buduć ludzi“, što siłu i istotu praūdzivaj kooperacyi razumiejuć. Suproč hetaja šviedamaści biazmočna ūsio na świecie. Dziesieta — niezaležna ad taho, ci projekt staniecca zakonam, ci nie — najlepsaj abaronaj suproč usiakich nastupaū na istotu kooperacyi jość kooperatyūnaje ūšviedamleńie i dziejnaje ū hetych kooperatyvach arhanizavańie. Nie pieramožanymi tady budziem, a pieramožnikami.

Я. Косаўскі.

(4)

Для бліжніх.

Драма ў 4-ох дзеях.

(З украінскай на беларускую мову тлумачыла Г. Ш.)

ЗЬЯВА 4.

Ахрэм (стукае пладкай): Ты чаму, Аляксей, баішся падысьці да нашага хутара?

Аляксей (цалуе яго ў руку): Ды не, дзядуля, я так...—Толькі што трохі адпачыў...

Ахрэм: А мы з Насьцяй чакаем, а цябе як няма, так няма. Кажа Насьця: „Ідзі, дзедка, паглядзі, можа ён яшчэ ёсьць на сенажаці“. Выйшаў я за вароты, гляджу, аж тут тарчыць нешта над ракою перад месяцам... Ну, і што-ж? Дакуль ты думаеш на нас гневацца?! Га? — Ворагі мы вам вялікія, прауда? На зло матку стары Ахрэм нагаварываў?

Аляксей: Дзядуля, ды я гэтamu не вінаваты.

Ахрэм: Дзед вораг, бо добра радзіў. Не паслухала дзеда, а цяпер што?... Знаю,

naha astavacca biazčynnym. I D. Lichard staūsia sapraudy apostałami lepšaj budučyni svajho narodu, nia raz suproč voli ěužoj pa kryvi ūlady, duchōñaj i śvieckaj, bo razumieū, što ūsio mięniajecca, ale narod tryvaje viečna.

Cynnaść Licharda byla pieradusim piśmienickaja i pačalasia ad napisania i wydańia knibi-kalendara ab kredytovaj kooperacyi p. n. „Damovaja Kasa“, jašče ū 1847 h. U nastupnych hadoch D. Lichard byu pa čarzie redaktaram piaciach słavackich kooperatyūna-haspadarých časopisiaū i dalej pracavaū pieravažna ū tej-ža kooperacyi kredytovaj. Painior D. Lichard na 70-tym hodie svajho pracavitaha žyćcia, u 1882 h., pakidajućy pa sabie ūspaminia tolki duchōníka-chryścijanina, ale i sapraudnaha hramadzianina.

Kloniačy hałavu prad pamiaćciu i zaslužami dastojnaha syna słavackaha narodu, nia možam nie pažadać, kab i pa našych bielaruškich siołach jak najbolš i jaknačutčaj množylisia rady duchōníka-hramadzian, jakija, staroniačysia dačasnych skarbaū i vyhodaū z čužych, nie zaūsiody pryjacieliskich ruk, zbirali sabie zapłatu ū svaim-ža bielaruskim narodzie, jabo ad napaściaū baranili, u biadzie pamahali, da śviatla praūdzivaj navuki viali i vierpa jamu služyli!

Narod dla synoў svaič daūžnikom nia byvaje, ale sudždzieju—tak: kab ža nia byu hety sud u nas za srohi!

RED.

знаю ўжо, што ў вас робіцца. Прайдзісвет — прайдзісветам. Хацела маці гаспадара, а цяпер, яшчэ мусіць яго пільнаваць, каб ня выносіў да Янкеля што-папала. Калі-б устаў нябожчык, ды паглядзеў, як маці ўстроіла ўсё па яго съмерці, то йзноў-бы лёг у сырью зямлю. Эх, лёгкадушная яна, лёгкадумная... Ды найбольш мне цябе, Аляксей, шкада і гэтых малых дзяцей. Я й сам цяпер шкадую, што тады пры табе на матку накрычаў, а ты сабе так моцна ўзяў гэта да сэрца, што забыў да нас і съцежку. А можа й матка забараніла?... Ды вось, бачыш, я тыкі ня вытрываў. Паслаў па цябе, а ўрэшце і сам прыйшоў. Бачыў цябе ўдзень паміж касцамі, думаў, што можа прыйдзеш.

Аляксей: Выбачце! Я й сам ня знаю, чаму я так. Я ніколі ab Вас дрэннага ня думаў, але думаў, што Вы загневаліся, ды не патрабуецце, каб я да Вас прыходзіў.

Ахрэм: А Насьця, дык усё цябе ūspamiene. Няраз просіць: „Пайдзеце, дзедку, перапрасцеце iх“.

Аляксей: Дзякую Вам! I я ў думках заўсяды Вас успамінаю. Шкада мне было, ды што-ж рабіць...

Ахрэм: Ну, нічога, нічога! Прыходзі да нас, як і раней прыходзіў. А Насьця нядзелямі такія прыгожыя knižkі чытае... А як там у Вас дома?... „Вяснуеце“? Цяжка?...

Аляксей: Неяк даём раду. Хлеба ёё-

Novy Rochdale.

Historyja — kažuć — pačtarajecca. Hapsdarčy šviet, a pieradusim šviet kooperatyūny z dzivam sočyč siahoniu za rožvitkam novaha Rochdale (čytaj — ročdel). Ale bielarskamu čytaču cikava chiba budzie daviedacca pierš, što takoje Rochdale „stary“, abo prosta Rochdale? — Voš-ža Rochdale — nievialičkaje miesta ū paunočnaj Anhlii, heta kalyska kooperatyūnaha ruchu. Tam bo 80 hod tamu nazad, u 1843 h, biezrabortnyja tkačy ūradzili, što supolna buduć praz hod žbirač drobnyja aščadnaści, adčyniać za hetyja hrošy sobskuju kramu, buduć u joj usie i usio kuplać. Z hetaha žbierycca ū kramie kapitał, jaki nia buduć dzialić, ale za jaho adčyniać svaje fabryki, svaje majsterni, svaje školy...

Minuū hod. 28 tkačou, u hetym adna kabieta, datrymali danaha sabie slova, syšlisia ūznoū, zlažili „z nosu pa hrošu“ — 28 libraū*) i 21 śniežnia 1844 h., u domie pry zahłochlaj vulicy, što nazyvalasia „Labi kutoč“, adčynili svaju kramu, u katoraj mieli na prodaż tolki: masła, cukar, muku, ašianyja krupy i śviečki — usiaho tavaru na 14 libraū. Kab bylo mienš razchodaū, uhavarylisia, što na pačatak, krama budzie adčynienaj tolki dva razy ū tydzień,

*) libra — heta nazou anhlijskich hrošej. U to čas heta raňiałasia prylizna 10 rublom.

dy i to na paru viačernich tolki hadzin. — Počačy ad nikoha, navat ad uradu, nie chacieli: prasili tolki, kab im nichko nie pieraškadžau. Pastanavili pry hetym: pasplacić svaje daūhi, nia kuplać ničoha na pavier, usio kuplać u svajoj tolki kramie, čaś nadvyški, kali buduć dzialic, dyk nie pavodle taho, chto jakuž zlažyū skladku (paj), ale pavodle taho, chto kolki ū kramie za hod nakuplaū...

Čas išoū. Na vošnym hodzie pačcivaj pracy kooperatyva mieła ūzo svoj mlyn, svaje kravieckija i šavieckija majsterni. Na dvacatum hodzie — sarhanizowała svaju bojniu i pabudowała sabie vializarny, bo trypavierchavy dom dla prymiašeńia ūsich svaich kramaū, kancelaryjaū, majsterniaū, čytalni, biblijateki, t-va dabravolnaj strachoūki, kasy aščadnaści i addzielu budovy damoū na vyplatu, jakich pabudavana nad piačot. Da taho pabudavana byla jšče svaja piakarnia, tabačnaja fabryka, kooperatyūnaja tkalnia na 96 stankou, pašla druhaja, pradzielnia dy fabryka papiery...

Pry ūsich hetych zdabytkach charakteru haspadarčaha, ročdelcy nie zabyvalisia i ab ašviecie, bo viedali, što praca haspadarčaja, biez pracy ašvietnaj, ranieci ci paźniej mušić załamacca. Dziela hetaha bylo pryniata, što ūsie kooperatyvy buduć kožny hod adkładać pa $2\frac{1}{2}$ prac, hadavoj nadvyški na pracu prasvetnuju. I hety krok ročdelcaū, pobač z inšimi ūzo ūspomnienymi, byu mocnaj padstavaj dalšaha rožvitku kooperacyi....

leta bylo pomala, ale da nowaiga perabudzem, tолькі адна бядा...

Ахрэм: З п'яніцаю?... О, вedaū ja, vedaū, što tak budze. Dyi pačyprzece trohī, moža znojdzeca na gēta jaka radu. Kali-b gēta bačkaúšchyna... Oj, bяда z takim aichymam.

Аляксей: Tata mine časta sъničca. Dyi ūcē takī sumny. U padzērtai wopratcy.

Ахрэм: Nяxай Gospad gascińcъ ja go ūsabie. Dobryy byučaček. — (Pamaūčaúshy): Mine Nasycia kazala, što zybiraecesia zalažyńcъ kramu: Nejak tak dzieuńna zavecza... kab use na je grotshi zlajkylí i ūse da je meli prawa...

Аляксей: A tak, zakladаем kooperačtvy.

Ахрэм: O, duža dobraya i karysińsaya sprawa. Pamagaj Vam Bog! I ja tudy dám nějki paček. Užo dōsycz Yankel napieúsia nashay krywī. Bacyš, jak zbagaczej.

Аляксей: Kali-b tak ludzī zrazumelī, dyk gētaga līhxwra za mesiac nia bylo-b u siale.

Ахрэм: A, para ūjko, para zaviasyńcī nějki paradak u vēsczy. Kolkī pakrakaja praz gētu karčmu, a sylęz, a gorą... — Bjarzecesia Vys, maladýa! I ja pamog-by Vam, dyk ūjko sīly nia maю, dy i čytačy ne zmagu, bo ūjko dobra nia bacy. Tady!

Аляксей: Boc̄s, kab takich bylo bolšyak Vys, dzedka!... Dyi dasyczy Bog, što z časem ūse zrazumeju...

Ахрэм: Tak, tak, dobraya i razumnaia sprawa! Jashča jak tвой бацька žyū, wosy dyrk ūn da gētai spravy byučaček. I ты ūjago ūdaūsia.

Насыця (klīča z hutara): Dzядuľa, dzядuľa, xadzece vyačerač. (Golac čuvač ūto raz blīžej): Dzядuľa-a-a. Xadzece vyačerač.

ЗЬЯВА 5.

(Przychodze Nasycia).

Ахрэм: Chago ty tak kryčyš? Я ūjchča, dzjekavačy Bogu, dобра чую.

Насыця: Dobryy večar, Aľakséjka! Chamu da nas nia pryydzesh? U nas-ka lepš pagavarycy, chym tut nad rakoju.

Аляксей: Nekalī drugim razam. Sianyńna para ūjko damoū. Pozna.

Насыця: Zaútra sъvjeta. (Da Aхrëma): A tam Traxim nia vedaē, куды vyačyńcī koni, ci za ręčku na skošanae, ci za sadam nawažačy...

Ахрэм: Pайду, dyk rasparadžuся. A ty, Aľakséj, prychadzī da nas. Ni bludzī, dyk nia mīnai nas! A pra gēnu abycanку, što ja tabe daū, zabyūsia?... Ya sam mūsiū dagglyadač. Užo dziesačy pñeū maesh. Wosy zaútra, prys sъvjače pryydzesh, dyk paglyadzimo. Užo i někalki raeū bylo ū myne. Pryydzī zaútra, pryydzī...

Аляксей (radacna): Pryyidu, dzedku, pryyidu.

Ахрэм: A matczy skajny, nяxay nia gne-

Dla poūnaha zrazumieñnia tahačasnych varunkau žycia i pracy treba zaciemić, što byū heta čas, kali pošaśc biezraboćcia — i inšyja haspadarčyja biedy — ūsie kruhom spadziavalisia vylačyć pieramienami i pracaj palityčnaj, hdzie ūznoū najmodniejšym byū radykalizm partyi hetak zvēnych „čartystau“. — Voš-ža, ročdelskija pačynalniki kooperacyi, choć sami asobna i mahli zajmacca palitykaj, te adnak z pracy kooperatyūnaj palityku su-siom vylučyli, bo ūvažali, što ad haspadarčaj biady treba ratavacca pieradusim pracaj tak-sama haspadarčaj. Žycio pakazała, što roč-delcy razvažali pravidłova...

Minuła 80 hadoū. Na śyiecie paūtaryłasia biada jšče bolšaja. Pošaśc biezraboćcia abnia-la niačuvanyja dahetul ražmiery. Adny tolki Spałučanyja Štaty (Dziaržavy) Paūnočnaj Ameryki majuć siahonnia 10 miljonaū biezraboćnych. Ameryka strachouki nia znaje, a dabradziejnaśc, pry hetkich ražmierach niaščaścia, sama sabo spracicca nia moža. Palityčnyja kroki nie dajuć biezraboćnym nijakich vidokau na papravu. I pry hetkich voš umovach, biezraboćnyja žychary partovaha miesta Seattle (čytaj — sitl) u štacie Vašyngton, hod tamu nazad pastanavili, što niečaha im čakać na dapamohu ci to ūradu ci publičnaj dabradziej-naści, dy što moža im pamahčy tolki... sa-mapomač.

Z hetaj metaj jany zasnavali „Lihu biez-

raboćnych“, kudy adrazu zapisałasia 40.000 siabru.

Što-ž heta „Liha“ robić? — Uvakolicach Seattle šmat lasoū, rybnaje mora — tu-ž, bahatyja pali — taksama. Ale niama kupcoū na dreva, rybnyja kanservy hnijuć na skla-dach, bulba — na paloch, a biezraboćnyja... pochnuć ad hoładu. I što robiać biezraboćnyja seattleūcy? — A voš: dastašy łodki jany pačali na svoj rachunak łavić rybu. Ułašniki niesa-branaj z pola bulby addali jaje biezraboćnym darma, z varunkam tolki, što tyja wybierać he-tu bulbu da čysta. Ułašniki lasoū addali na vyrubku peňnuju čašć lesu. Znašlisia achvia-radaūcy pavoznaj siły, kab usio heta žviažci. A jak heta stalasia, bylo čym abahnać hoład, byli puščany ū chod ramiesnyja majsterni: ſaúcoū, kraúcoū, stalarni, ſlasarni i h. d. Pa-čaūsia abmien vyrablenych tavaraū, tolki nie na hrošy, a naturaj: chočaš dastać abutak, vopratku, zamok? — niasi „chleba i da chle-ba“. Pačaūsia novaje žycio, žycio biez hra-ſej, žycio zamiény pracy... Susiednija z Sea-ttle miesty pačali rabić toje samaje. A viasnoj min. 19:32 h. byū užo sklikany ū Vašyngton Kanħres Federacyi Lih Biezraboćnych, jaki pryniaū džvie pastanovy: ab uviadzieńi za-miennaj systemy pamiž vioskaj i mestam i ab nieūvachodžańi Federacyi ni z kim u zmovy palityčnyja.

Ab dalšym losie amerykanskich pačynal-

vaecza, dy wельmі ne bядуе...莫ожа яно йшчэ як... (Пайшоū. Нейкі час Аляксей i Нась-ция стаяць моўчкі).

Насьция: Аляксейка! Чаму ты такі за-dumanы? Як ты зъмяніўся за той час. Раней заўсёды быў вясёлы, а цяпер толькі думаеш, зъвесіўши галаву.

Аляксей: Запытайся дзеда!

Насьция: Гэта ўжо было даўно. А коль-kí разоū я прасіла цябе, каб ты прыходзіў да нас, а ты нават не адазваўся. Нядобры ты для мяне. Помниш, як калісь было?

Аляксей: Тады мы йшчэ дурненъкія быli.

Насьция: Але якія шчасłyvия! Памя-taesh, як ты мне knižacki prynosiū, як я ūchylasja, як plakala, як ты chytaū „Kabzara“... — Dobra, oх, як тады было dobra. By-wala ū paseku zoidzem... Pčolys zvīniancy... rai na zamlī, kazau ty... i paciamneū pasčiala toj rai. Njazrav výydu ja cyapecer tudy, dze my aboe chytal i paplaču, dy tak, što níkto nia bacyt... A ty staronishся ad мяне, nehačia da мяне якое слова skajash. Яй sama nia znaeu, što tabe zrabilasja. (Padymodač blížej) Aляксейка, braćejka! Skajys mne: u cya-be jekoescygora na dušy? Chago? Skajys!莫ожа ja tabe paradžu?

Аляксей: Ня vedaю, Nastachka, chago ty ad мяне xochash. Ty-ž знаеш, što dosyńcy užo zabaukam i žyńc. Što god, to žyńcy eśtawońca cjažkayšym.

Насьция: А можа ты zakahaúся?... A skajys, skajys, jakia jana, sъvetlavaloſaſa ſi ſčemnavaloſaſa? Жаніца пэўna задумаў?... Так, tak, gэтulik'i часу — trys gadys... Я й забылася... Усяляк магло сэрца perařadzic-za... Што kalisz bylo, забылася...

Аляксей: Ty tольkі насымахаешься z мяне, Насьция.

Насьция: Не насымаhalasja ja níkolí, a kajku prauđu. Kaliścys ty byu iñshy i ja ſe-ſyłasja prys tabe. Zmyńiúся ty i mne sъvet paciamneū. Жыла ja gэтыя trys gadys tym, što raney prajyla z tabojo. Ty byu dla мяne bratam... Hel Больш, ja bratam... Найблížej-šym z uſih ludzey... Až pasčiala štoscz z ta-bojo stałaſia... Ня veru ū toe, kab narodna praca zabrala ū cya-be ūsé na veči. Ty ver-niešsia nazad, prauđa, mīly... Ty знаеш, ja kalisz kazau ty, prysiągaū? — a cyapecer chamu tak?...

Аляксей: Nastachka, rvesh ty maē sér-za i dušu na dwie. Mnoga, wельmі mnoga ha-ceilasя-b tabe skazać, pagavarycz z tabojo, ja ūsé dumaў, što ty мяne zabudzesh... Tys-ž kazala, što my brat i syster.

Насьция: Tagdy my byli systerou i bratam.

Аляксей: I dalēj gэтak budzem, Na-stachka.

Насьция: Zvodzisj ty мяne. Kab ja cya-be забылася? Я nia taya wosť traviça, što ty sianyia eśkasiū, a zau'tra jana zvyanie; zibuvzen-

Praca ū niamieckich spažywieckich kooperatyvach.

(2) Kooperacyja ū Niamiečynie maje tuju asabliwaść, što ūsimi sposabami starajecca materyjalna zacikavić svaih pajšykaū. Hetak, naprykład, u mnohich kooperatyvach, paśla taho, jak siabra zapłaciū užo svoj pajevy ūznos, — premija zaličvajecca (za zhodaju pajšyka) na budaūlany fond, katory, u svaju čarhu, kładzie padstavy da stvareńnia budaūlanaje kooperatyvy.

nikaū novaha īadu šviet jašče viedaje mała. Ale i viedamaha chapaje, kab paćvierdzič jašče raz tuju praūdu, što praca ludzkaja nikoli na marna jści nie pavinna, dy što kali jana nie aplačvajecca, dyk vina tut tolki ū papsutym mechanizmie zamieny, u rasprazeńni ziemlaroba z ramieśnikam i robotnikam.—Sprehčy-ż ich možna tolki kooperatyūnaja samapomač, ab čym hetak vymoūna pavučaje tolki što apisany prykład amerykanski. Tam dzie z treskam valicca samabojčy kapitalizm, hdzie ni da čoha nie davordzić uzajemnaje pieralicytoúvańnie ū palityčnym „radykaliźmie“, tam rodzicca i ratuje īudziej kooperatyūnaja samapomač. U hetym jejnaja vyžsaść nad usimi viedamymi haspadarča-hramadzkimi systemami, u hetym jaje siła i ū hetym zaruka jaje pieramohi.

A. K.

Šyraka raspausiudžana ū Niamiečynie taksama vydača zapamohaū na vypadak śmierci siabry kooperatyvy ci-to kaho-niebudž z jahō siam'i. Zapamoha hetaja vydajecca jak biezzvarotnaja i ražmier jaje, jak napr. u Essenie, ustanoūleny ū 25 marak dla dziciaci i 100 marak dla darosłaha.

U Hamburskaj kooperatyvie arhanizavany asobny fond na vypadak ciažkaj patreby. Jon tvorycca z adličak ad naležačych pajšyku premijaū za nabor, pry čym ražmier siabroūskaha ūznu ū hety fond ustanoūleny na 100 marak.

Fond hety vyznačajecca dla zapamohaū pajšykom padčas zabastovak, biezrabocčia i h. d. Kožny siabra kooperatyvy maje prava atrymać zapamohu z hetaha fondu.

Amal usie bujnyja kooperatyvy majuć ułasnyja damy, dzie kvatera vyznačajucca pajšykom na bolš lhotnych umovach, čym možna bylo-b dastać kvateru ū damaūlašnika-kapitalista. Bolšaj uvahi zasluhoūvaje budaūnictva Hamburskaj kooperatyvy „Produktion“, dzie isnuje asobnaje budaūlanaje tavarystva vyklučna z pajšykaū kooperatyvy. Paj u hetym tavarystwie ūstanoūleny na 300 marak i ūnosicca zvyčajnym u Niamiečynie sposabam—zatrymańniem premijaū za nabor. Tava-

ца, дзе раєла. Я ня з тых, што з сэрцам жартуюць.

Аляксей: Далёкія нашы дарогі, Настачка. Ты багатая, ня мой табе съвет завязываць.

Насьця: Калі хочаш, то я выракуся свайго багацтва, пакіну дзеда, а з табой на край съвету пайду, бо другога такога, як ты, няма на съвеце. Чаго-ж ты баішся багацтва? Дзед з ахвотай цябе прыйме, а больш некаму перашкаджаць, я-ж сірата... А можа ты іншую маеш, толькі ня хочаш мне сказаč? — Скажы, Аляксейка! Я съмерці сабе не зраблю, ані сълёз ты маіх бачыць ня будзеш... Ой, я чую, што ты скрываешся пе-рада мною, сказаč ня хочаш.

Аляксей: Калі ты хочаш ведаč, то табе скажу. — ніkolі я ня любіў больш нікога, як цябе і любіць ня буду.

Насьця (прытулнеца): Дык чаму-ж ты такі стаў? Хіба пачаў што ад людзей аба мne нядобрае? Думаю, што не.

Аляксей: Барані Божа! — Я калі-б і пачаў, дык не паверыў-бы. Знаю цябе і ведаю, што ты не зъмянілася за гэныя тры гады. Але паслушай!... Да Вашага хутара трэba gаспадара, а не мяне. — Ты знаеш, да чаго мяне цягне, а як зaimusya gаспадаркай, ня будзе калі... А ўрэшце йшчэ нам, Настачка, людзі гадоў не рахуюць... Можа табе съцю-дэна, з рэчкі так холад цягне?...

Насьця: Не. Ты хочаш, каб я пайшла ад цябе? Надаела?

Аляксей: Не кажы гэтак! Ты адна, што мяне любіш і знаеш... (Насьмела): Настачка, у мяне да цябе ёсьць справа.

Насьця (скора): Справа? Якая?

Аляксей: У нядзелю ū нас коопэратyўny sход.

Насьця: Я чула аб гэтым, а ты такі добры, што й не павядоміў мяне аб tym, што думяеце рабіць. Ня вераць мне...

Аляксей: Нялоўка было самому. Ка-зай я Рыгорку, каб цябе павядоміў. Замала ū нас ёсьць ахвотnіkaū da gэтага. А што най-горш, — няма грашэй. Тут самым розумам і воляй нічога ня зробіш. На пачатак гроши трэba. Можа-б ты пазычыла?... Думаю, што дзед згодзіцца...

Насьця: Пабачым! Ня сама я гаспадыня, але ведаю, што дзед не адмове.

Аляксей: А прыйдзеш на сход? Прыйдзі абавязкава!

Насьця: А ты прыйдзі заўтра да нас! Прыйхадзі часта. А як ня прыйдзеш, то ні на сход ня прыйду, ані грашэй не пазычу (съмлечца).

Аляксей (падумаўши): Прыйду, як сонца зайдзе за „дуб“.

Насьця: Ahal! Як сонца за „дуб“ зайдзе! — Каб ты ведаў, Аляксейка, як цяжка

rystva maje ciapier až 160 vialjich damoū u Hamburzie i jaho vakolicach.

Mnohija kooperatyvy majuć „chaty-adparčynku“ dla dziaciej pajščykaū, kudy ich periodyčna sklikajuć, cytajuć dakłady ab kooperacyi, arhanizujuć ekskursyi i h. d.

Znajomlučsia z pastanoūkaju ūsiej hetaj spravy mimavolna prychodzicca padziūlać rezultaty asiahnienja pracoūnymi Niamiečcyny vyklučna dziakujući ichnaj enerhii, uporystaści i kooperatyūnaj śviedamaści.

Było-b utopijaj z našaha boku latucieć, kab u chutkim časie niešta padobnaje vyjavilasia i ū nas i kooperacyja asiahnula takuji roūniu, jaku jana asiahnula ū Niamiečcynie.

Adnak, šmat čaho možna było-b zapłazyć i nam ad zachodnich kooperataraū. Biazuomouna, nia prychodzicca nam latucieć ab budovie kamianicaū, ale susim było-b mahčymaju takaja pastanoūka spravy, kali-b i našyja kooperatyvy ušviadomili sabie nieabchodańś i racyjanalnaś stvareńnia niekatorych fondaū, najbolš adpaviadajučych miajskovym varunkam.

(d. b.)

A. F.

Redakcyja „Samapomačy“ prosić usich, chto maje materyjały da historyi kooperacyi na Bielarusi, prysłać ich dziela vykarystańnia.

мне адну хвіліну без цябе перабыць! Як вымучыў ты мяне за гэтыя тро гады і цяпер штось ходзіш задуманы. Ды знаю я цябе: „Багатырка, гаспадара трэба, да кніжак цябе рве, да працы ў народзе“. А са мною ў дастатках, ці-ж не лягчай будзе табе жыць? Ці я табе не памагла-б. Ды ты-ж мяне выхаваў для сябе і дзеля гэтага, каб табе памагаць у народнай працы. Але ты ня хочаш чужым дабром багацець. — Вось што ты думаеш і як быццам ад мяне адхіляешся. Байшся людзкой гутаркі. — Ды не, я веру, што ты будзеш маім. Або твая, або нічый! Гэтых маладых гадоў, што ў сонцы радасьці з табой правяла, я не падарую нікому. Ты мне съвет адчыніў. Або ты, або ніхто!... Ну, бывай, Аляксейка, мне ўжо да хаты час.

Аляксей: Ня йдзі ўшчэ, Настачка! Мне так добра з табой.

Насьця: Дык прыхадзі сюды часьцей. (На адходзе) Памятай: Або ты, або ніхто (выходзе).

Аляксей (хвіліну үлдваіць у сълед за ёй, пасъля ідзе ў другую старану).

ЗЬЯВА 6.

(На сцэне нейкі час пуста. На дварэ штог раз больш цімннее. Крекчуць жабы. Гдвесь адазвалася сава. Зъмітрок, пасъля Янкель).

Зъмітрок (падкрадаецца з кіём): Няма! (Заглядае ў другі бок): I тут няма. (Прыгл

Kooperatyūnyja naviny.

— Ličbovy stan ukrainskaj kooperacyi na 31.XII.31 h. pradstaŭlaūsia hetaki kredytowych kooperatyvaū — 362, spažywieckich (haradzkich) — 135, sielska-haspadarskich — dla zakupu i zbytu — 2501, małačarskija rajonovyja — 99, inšyja vytvorčyja — 13, k-vy ramiešnikaū i robotnikaū — 4, inšyja (pradpryjemczyja) — 47, pavietavyja sajuzy — 35, centrali — 4. Razam usich — 3.200.

„Samapomač“ darma nie pasylajecca: adnoviecie padpisku na 1933 hod!

— Ukrainskija kooperatyvy zažadali ad polskaha Uradu pakrycia tych škodaū, jakija paciarpielo ukrainskaja kooperacyja pry h. zv. pacyflkacyi Uschodnij Haličyny ū 1930 h. Rachunak škodaū vynosić 152.510 złotych.

— Najbolšaj polskaj spažywieckaj kooperatyvaj jość k va „Zgoda“ ū Paznani, jakaja ličyć 36 657 siabraū; zlažli jany 42.334 dai na sumu 1.270 020 zł. K-va „Zgoda“ maje 50 filijaū (adzielaū). Čystaha zysku za apošni haspadarčy hod heta k va miela 111.918 zł. 56 hr.

— Sąjuz ſvedzkich kooperatyvaū abchodzić siolets 25-cilečcie svajho isnavańia. Hetu sąjuz, jak i celeja ſvedzka kooperacyja cikavaja tym, što abymaje 200 miascovych žanočnych hurtkoū z 8 000 siabroūkami kooperatarkami, zadańiem katorych jość pieradusim pašyrać kooperatyūny dumki siarod miascovych ludziej i namaľać ich sfaccia siabrami kooperatyvaū. — Pry miejsci treba ūspomnić, što vartaśc hetkaj pracy žančyn u kooperacyi całkom acanli ūzo nešy braty — ukraincy, jakija ūvošleni letnš naładziušy byli dla žanok adnainieslačny kooperatyvny kurs. Hetu kurs tryvau da 19.XI.32 h i končli jaho 40 kursistak-ukrainak, pieravažna absolventak himnazijau i vučycielskich seminaryjaū. — Ščasiivać i płodnej pracy!

даецца ўдалъ): Вось, здаецца ідзе. Дам я табе заляцаца! (Хаваецца за капец і гатуецца „пачаставіць“ надходзячага палкай).

Янкель (падкрадаецца в другой стараны капца): Няма! Ну?! (Гласна нашлие).

Зъмітрок (вмігнае з-за капца): А, па-паўся ты мne! (Б'е палкай Янкеля). Маеш, маеш!... (Янкель хаваецца за капец).

Янкель (крычыць): Ай-вай! Гевалт! Зъмітручок! Ды што robish!

Зъмітрок (прыглядаецца): Ах, гэта вы, Янкель! А я румаў, што гэта гэнны здыхляк — Аляксей.

Янкель (оікав): Ой, але-ж вы мяне перапужалі. Калі-б за капец не скаваўся, то ўжо быў-бы труп.

Зъмітрок: Чаго-ж вы, пане Янкель, сюды зайшлі, ды яшчэ па ночы.

Янкель: Ну, як то чаго? Па вас, Зъмітручок. Ваш тата быў у мяне, ды й кажа: „Так і так — Зъмітрок, кажа, пагнаўся за Аляксеем, бо даведаўся, што ён з Насьцяю на сенажаці. (Оікав): Ой баліць рука, бадай цябе, гэтак мяне съпіразаў.

Зъмітрок: Перапрашаю вас, пане Янкель. Ну, памыліўся. Пралала. Цяпер ужо яму дам і за сябе і за вас. Пайду па яго (хоча йсъци).

Янкель: Чакайце, мае даражэнькія. Я да вас маю гешэфт. Я дзеля гэтага сюды й прыйшоў.

Сельская гаспадарка.

Правілы аблічаньня

запасаў пашы і збожжа, якія ня могуць быць узяты за задаўненая падаткі.

Віленская Скарбовая Палата (Izba Skarbowia) пісмом з дня 22.XII.1932 г. № W. II. 11/33/419/32 выясняе, што на выпадак забраныя каму за задаўненая падаткі пашы і збожжа, на абшары Віл. Скарбовай Палаты для пракармлення гаспадарчай жывёлы і самых людзей на год будуць звольняцца ад забраныя наступныя колькасці пашы і збожжа:

	Збожжа Кілё	Сена Кілё	Бульба Кілё
1. для раб. коняў і жарабят старэйшых двух гадоў	300	2.000	—
2. „ жарабят да двух гадоў	500	1.000	—
3. „ быдла стар. ”	200	1.000	—
4. „ цялят да ”	100	300	400
5. „авечак на штуку”	—	300	—
6. „корм. сывіней”	300	—	1.000
7. „ сывіней надворных (кнуроў, паросных і падсывінакаў)	100	—	500
8. „курэй і наагул дамовых птушак (на штуку)	16	—	32

Салома азімая і яравая, кармовая бура-кі, бручка і кармовая морхва сусём ня будуць забірацца. Пры недаборы сена, замяняецца яно аўсом і бульбай, лічачы за 1 кілё аўса З кілё сена або 5 кілё бульбы.

На пражыцьцё сям'і і службы гаспадара выпадае на год на асобу: збожжа (жыта, прыварак, крупы) 300 кілё і бульбы 800 кілё. Варыва не забіраецца.

На засей аднаго гектара пакідаецца: жыта, пшаніцы, аўса, ячменю, гароху, лубіну, бобу — 200 кілё, грэчкі — 100 кілё, лёну — 80 кілё, сэрадэлі — 50 кілё, мяшанкі на пашу — 250 кілё, бульбы — 2.000 кілё.

Гэтая лічбы ў паасобных выпадках прысяжнымі знаўцамі могуць мяняцца. — Важна таксама і тое, што ўсе паданыя тут лічбы рахованыя на год; гэта знача, што калі-б напрыклад сэквэстр адбываўся не за год да новага жніва, а за паўгоду, дык звольненна была-б ад сэквэстру толькі палова, а калі за 3 мес. да жніва, дык толькі адна чэцверць паданага мноства пашных запасаў.

„Свая маці б'ючы не заб'е,
а чужая — гладзячы загладзіць“.
(Бел. нар. прыказка).

Зьмітрок: Што такое кажаш?

Янкель: Ну, памалу, не съпяшайся. Вось сядзем тут пад капец. Пагаворым. (Зьмітрок сядзе. Янкель прымасціўшыся наляя яго): Я чую, што Аляксей туды да Ахрэма, на хутар заглядае.

Зьмітрок (ірэціц палкай): Некалі яго адтуль вывязуць фурай. Я яму йшчэ паламлю ногі. Я яму пакажу, што знача вайтая сын.

Янкель (усыцішаючы): Цс-цс-цс... Але-ж вы, Зьмітрок, заўзятыя. Агонь — не хлапец. Люблю такіх, ой, як люблю. Але вы, Зьмітрок, так не рабеце. Наб'іцё яго, або і сусём забіцё, а пасъля съледзтва, суд, турма... Ня выпадае для войтавага сына.

Зьмітрок: Няхай будзе, што хоча. Я свайго не дарую. А і вам будзе лепш.

Янкель: Ой, каб ён прапаў той лайдак, той паскуднік, той вучоны пурши... Але да яго ня так трэба брацца. Я вам, Зьмітрук, параджу тэк, што яго ня будзе, а вам волас з галавы не зъляціць. Ня ён вас, а вы яго ў турму пасадзіце. (Устае, ідзе ў два бікі сцэны, глядзіць, а пасъля сядзе, нахіляеца да Зьмітрука і шепча): Трэба так зрабіць, каб ён апынуўся злодзеям.

Зьмітрок: (не разумеочы): Калі-ж ён ня п'е, ні ў карты ня гуляе.

Янкель: Ну! Ці-ж гэта трэба піць гарэлку? Трэба ўночы забраць крыху з коопэратывы, а ён каб быў злодзеям.

Зьмітрок (даядлісн): Ага! Так! Вось, гэта добра. Ха ха ха! Вельмі добра. Мы гэта патрапім. А я маю сваю хэўру...

Янкель: Нашто хэўра? Тут ня трэба хэўры. Вы з Максімам — вось і хэўра. Вы скажаце Максіму, каб ён прыйшоў да мяне. Разумееце? Нбодва разам прыйдзеце.

Зьмітрок (размысляе): Гм! Ага! Вось як. Эх, і розум у вас, пане Янкель. Ня дарма кажуць: жыдоўская галава. (Праз хвіліну): Добра. Я скажу Максіму і мы прыйдзем. (Зрываеца): Ну, час да дому. Пойдзем.

Янкель: Разам ня пойдзем. Яшчэ можа хто нас пабачыць. Вы ідзецце, Зьмітрок, а я пасъля. (Зьмітрок выходзе).

Янкель (зліцае руки і злорадасна съмлечца): Гэта гіт. Гэта гіт. А мы яго... у турму. Так, так, пане Аляксей. У турму. Хіхі хіхі (выходзе ціхачком).

Заслона.

(д. б.)



Цяленьне кароў.

Беларускія земляробы шмат траціць ад таго, што амаль 90% цяленьня прыпадае на адну і туго-ж пару году, на мясаед. Але тым-часам так ёсьць і з гэтым трэба рахавацца. Важна, каб высьцерагацца дальшых памылак.

Мамэнт цяленьня каровы ў жывёлагадоўлі ня ёсьць нечым адартванным; ад яго за-лежа ўесьсьць дальшы лёс скатаць.

Карова целіца звычайна на 285 дню (40—41 тыдзень), хоць часам пасьпяшыць (240 дзён), а часам і вельмі спозыніцца (310—320 дзён). Цялесная будова каровы вымагае адпачынку ў даеніні і дзеля таго яна мусіць абавязкава 6—8 тыдняў прад цяленьнем стаяць «суха». Нават г. зв. «добрая» каровы, што самі не зарываюць, мусіць быць да гэтага змушаны: не даваць ім млекагон-най пашы буракоў, вотрубаў, усялякай сіля-жы і г. д. і выкідаць памалу спачатку дзен-нае даеніне, а пасля ўсё астатніе. Адпа-чынак прад цяленьнем карове гэтаксама па-трэбны, як чалавеку штодзенны сон: пры незахоўванні гэтага адпачынку нішчыцца здароўе, а з ім і ўсякая карысць.

Самае цяленьне нармальна ня трывае даўжэй паўгадзіны. Помач людская пры гэ-тым патрэбна толькі ў паадзіночных выпад-ках, ды і то важна, каб з ёю занадта не пасьпяшыцца: аж покуль не адойдуць гэтак званыя пладовыя воды.

Найчасцейшай прычынай усякіх забу-рэнняў пры цяленьні ёсьць няправільнае палажэнне цяляці. За правільнае-ж пала-жэнне ўважаецца такое, калі цялё выхо-дзіць галавой выцягненай наперад і ўніз і зложанай на выцягненых таксама ўперад пярэдніх ножках. Усякае іншае палажэнне цяляці пры цяленьні ёсьць няправільным, і да направы яго зараз-жа трэба клікаць асобу ў гадоўлі дазнаную, звычайна дохтара-вэтэрынара.

Пры правільным палажэнні цяляці можна памагчы карове толькі тым, што двух-трох мужчын бяруць рукамі цялё за пя-реднія ножкі і цягнуць. Пры гэтым — увага! Ня можна цягнуць стала, бязупынку, а толь-кі ў такт з высіляннем (напінаньнем) самой целячайся каровы. Больш нічога.

Пасля съцяленьня карова звычайна бы-вае вельмі змучанай і яе найлепш цяпер прыкрыць нейкай гунькай і на час якіс пакінуць у супакоі. Калі-ж карова ачуняе-ца, дык трэба даць ёй цёплую пойла, най-лепш — з вотрубамі. Інакш з прыкормліва-нем ня трэба съпяшацца, ды і наагул ня можна ацеленай карове *вразу* даваць шмат і сільнага корму, прывучаць яе да гэтага трэба толькі памалу, кожны дзень больш. Добрае мурожнае сена з вотрубным пойлам

— найлепшы корм для съвежа ацеленай каровы.

Па цяленьні, да 3-х, найпазыней да 8-х дзён мусіць настаць шчышчэнне каро-вы, выдаленне пладовага лагва. Калі-б гэта чамусьці ў пару ня сталася, лагво пачынае ўсярэздіне раскладацца, гніць, што навонкі паказваецца «белатокам». Затрыманае ўсярэ-дзіне радзільнае лагво загніваецца, а ад гэ-тага затруваецца кроў і жывіна гіне.

Найпрасцейшай помаччу пры выда-быцці лагва ёсьць «клістыр», або леватыва: у радзільныя органы ўліваецца пару літраў цёплай вады, у каторай дзеля дэзынфэкцыі распушчана 1—2% крэгліну або лізолю. Ка-лі лагво было толькі прысохшы, а ня зрос-шия з нутранымі ворганамі, дык яно ад-макае і выходзіць. Каліж-бы гэта ня стала-ся, адратаваць жывіну зможа толькі ско-рая дахторская помач.

Даіць карову раней як за тры гадзіны па цяленьні ня можна з увагі на самую ка-рову і на цялё. Тут-же трэба адцеміць шко-днасць звычаю «адкраданьня» малака ад цяляці. Цялё родзіцца з жалудкам напоўне-ным кашавітай г. зв. смолкай, якую трэба стуль насамперш выдаліць, каб апаражніць мейсца для прыняцца корму, для малака. І для гэтага быццам разслаблення жывата новароджанага цяляці служа малозіва. Яно мае ў сабе гэтак зване «колёструм», якое дзеіць на цялё падобна, як рыцина на ча-лавека. Вось-жа дзеля гэтага тыя гаспадыні, што «адкрадаюць» малозіва ад цяляці, гэтым самым не пазваляюць яму як трэба пра-чысьціца і здарова пачаць жыцьцё, а зна-ча — яму шкодзяць.

Затое, апрача першага дня, трэба ка-рову заўсяды да чиста выдойваць пасля ссання. Гэтага вымагае здароўе каровы і нармальная праца малакотворчых гручолаў: і адно і другое ёсьць у інтарэсе кожнага гаспадара земляроба. Дык няхай-жа памыл-кі не паўтараюцца. Малозіва ў першую чар-гу належыць цяляці: і як корм і як лякарства.

інж.-агр. А. К.

БЕЛАРУСКІЯ ГАСПАДАРЫ! Памажэце як мо-жаце гібеючай ад голаду і холаду дзікой птушы, а яна Вам адуздзячыцца ўлетку зьби-раннем і нішчэннем мух, жукоў, рабакоў і інш. шкоднай для земляроба жамяры!

Як выбраць з лубіну ягоную горыч?

Зярніты лубіну маюць шмат бялкоў і таму яны вельмі пажыўныя для гаспадарскай жывіны. Адна бяда толькі, што гэтая зярніты горкія. Каб выбраць гэтую горыч, людзі стасуюць уселянкія спосабы. Апошнім чачам у фаховай земляробскай літэратуре знаходзім яшчэ адзін гэтакі спосаб, які тут і разгледзім.

Лубін прызначаны да адгарчэння насыніаць у дзераўлянную судзіну, напр. у бочку і заліваюць на пару (суткі) мяккай вадой, каб набрак. Тады ваду спушчаюць, а набраклы лубін або парашу у парніку праз гадзіну, або, калі парніка няма, вараць у кotle праз паўтары гадзіны часу. Пасля распараны ці развараны лубін прамываюць чистай вадой. Налепш рабіць гэта апошніе ў праточнай вадзе, куды завешаюць плецавыя кашы з параным ці вараным лубінам на дзіве пары (двоє сутак), а то і на даўжэй, покуль гэткае зерне лубіну раскушанае ня мae ўжо горычы. Калі-б гдзе праточнай вады ня было, тады параны ці вараны лубін накладаецца ў дзераўлянную бочку, пастаўленую на крыжаках і заліваецца чистай вадой праз дзіве пары, штодзень двойчы мяняючы гэтую ваду. Гэтак выпаласківаецца з лубіну самая толькі горыч, а бялок, будучы звараным, гэтamu выпаласківанью не паддаецца і астаецца ў зярняці як пажыва.

Жывіна ня зразу есьць лубін, бо мусіць да яго прывыкніць. Большая колькасць лубіну для дойных кароў ад'емна ўпльывае на якасць малвак, і ўсякіх з яго вырабаў, перадусім сыру, а таксама і масла. Дзеля гэтага дойнай карове ня можна даваць лубіну больш як паўтара кілё ўдзень, а кормней можна даваць і 3 кілё; съвінам даюць лубіну $\frac{1}{2}$ да $\frac{1}{3}$ кілё на штуку і дзень. Малада пры гэтым наўвече вага сухога лубіну.

— Каб жывіна лепш перажоўвала і травіла лубін, радзіць даваць яго зъмяшаным з сукай сечнай: адна часць лубіну на дзіве часці сечні. — Пры канцы трэба зазначыць, што бялок з адгорчанага лубіну ёсьць адным з найтанейшых кармавін наагул.

Haspadarčaja chronika.

— Ad 1.1.33 h. Niamiečyuna zaboranila uvozic žeržlaje dreva z Poščy.

— Na Vilenskim rybnym rynku jašče prad Kaladnymi ſviatkami žjaviliśia savieckaja ryba (bo miascovym korpsem sekvestratory zbrali rybu za padatki). Ciapierza, hačla začviedžańnia holska-savieckaj umovy ab nie-napodolni i pašla projektavańnia u Vilni Addzielu Savieckaha handlowaha pradstaňnictva, tutejšy rynak jašče nojš budale chiba-ž zakłdyvacca tavarami savieckimi, na źkodu miascovych kołau haspadarčych i handlovych.

— Na haspadarča-pramyslovař konferencyi u Vilni dn. 21.XII. 32 h. pradstaňnik mlynarskaha promyslu wyjaśniu, što učescie miascovaha ziemlarobstva ū zaaprovi-jantavańni Vilni velmi małoje. Siudy pryzovicca ſmat peramolataha zbožža z Poščy. — Vynikaje z hetaha, što davor polskaha zbožža bje pa našym ziemlarobstwie, bo abnižaje ceny na jahonyja produkty Niavyhodny hety davor i dla miascovaha mlynarskaha promyslu, bo pryzov na tutejšy rynak čužoha pieramolataha zbožža rodzić biezrabocie u tutejšych mlynoch. Slovam, haspadarčaje „žaninstva“ Vilni z Poščaj dla nas nisvyhadna.

— Ad dnia 31.XII 32 h. na celym dzieržaūnym abšary Poščy zaboranienia brać ad pazyčak bolšy pracent jek 12.

— Dn. 22.I.33 h. u Vilni ūračysta adčynienia zbažžova-tavarnaja i lnianaja bursa (gielda). — Staršynioj bursy jość L. Chaminski.

— Ministerskaja Rada (poščkaja) pryniala anahdaj pastanovu ab skasavańni pazyčak uziatych na adbudovu, kali heta pazyka nia bolšaja tysiečy załatovak. Chto z he-taj pastanovu najbolš skarystoje?

Ziemlarobski tydzien u Prazie (Č.S.R.) sialeta naznačany na čas ad 19 da 26 lutaha i maje zaj-macca pieradusim pytšniami: 1. mahčymašciai ablicheńnia koštai vytvorstva u ziemlarobstwie; 2. suadnosin koštai vytvorstva da čystaha zysku, 3. mahčymašci abnižeńnia koštai ručnoj i zaprežnaj pracy u canie samych produkta, a 4. taksama vahańia cenaū, pokul ich na-shul mahčyma pradbačyć.

CENY Ū VILNI:

ZBOŽŽA (hurtam, za 100 kih. — 6 podoj): žyta — 16.50—16.75, pšanica — 26.00—27.00, žytnia votrubu — 9.00—9.50, pšaničnyja votrubu — 10.50, jasmień na pan-sak — 13.50—14.00, avios — 12.00—13.00, makuchi Inia-nyja — 21.00 makuchi z slanečniku 17.00, kanlušyna čyrvonaja — 90.000—100.00, kaniušyna bielaja — 100.00 — 120.00.

MAŁOČNYJA VYRABY: masla najlepšaje 1 kilo hurtam 2.70—2.80, u detalu 3.00—3.10, masla stalovaje za 1 kilo hurtam 2.50—2.60, u detalu 2.80; syr litoński za 1 kilo hurtam 2.00—2.60, u detalu 2.40—2.80; jajki za kapu — 6.60—8.40, za štuku 12—16 hrasoń.

MIASA NA HARADZKOJ BOJNI: 1. Skacina za 1 kilo žyvoj vahi — 0.70—0.80 zł. 2. Svińi — 0.90—1.10 zł.

HROSY: 4.I.33 h. za 1 amer. dalar płaciли 8 zł. 92 hr. za 1 załaty rubiel — 4 zł. 67 hr.

Паштовая скрынка.

Беларуска-Амерыканскому Саюзу ў Чыкаю: часопіс пасылаем і чакаем падпіскі; Інж. А. Шаху у Чэхаславаччыне: — усё атрымалі, дзякуюем, просьбу выканаем; такіх-бы супрацоўнікаў нам больш, дык „Самапомач“, а з ёй і беларуская коопэрация разьвівалася-б нистрыманным ходам; Ян-Сону (?) — атрымалі, дзякуюем, згода, наша думка(!), зъмясьціцу у гэтых № 1 (4) ўжо ня можам, бо запозна прышла, рашта ў асабістым пісьме за тыдзень; Ярмалковічу — атрымалі, дзякуюем, прымагчымасці выкарыстаєм; Інж. М. Г. — як-жа справа йдзе далей?; Бел. Дабрадзіскай Т-ву ў Стайпцох — нехапаючы кумары высланы. Ад гэтага нумару будзем пасылаць па два экзэмпляры; Фр. Макаравічу — будзем пасылаць і верым, што датрымаецце слова; Бел. Баркоўскуму — спачуваем Вам у крыўдзе, але „Самапомач“ ня мае з гэтымі людзьмі нічога супольнага. Абязцца Вам пасады ня можам, бо гэткіх, як Ваш выпадак, ёсьць у нас дзесяткі; але цікавіцца коопэрациі далей, прыдасца: гэта напэўна. Будзем мець Вас на воку Пашырайце „Самапомач“. Сылбельніку — Ваша справа аддана ў рэд. Б. Крыніцы, праверана і папраўлена; падпіску атрымалі дзякуюем; Легозе П., Лотышу Я., Худніцкаму В. і Туронку Яну: — просьба выканана, чакаем падпіскі. Другу Грынкевічу — атрымалі, дзякуюем, просьба выканана. Гуртку БІГІК ў Шальцінкіх: атрымалі, дзякуюем, выканалі, шчасльва працујцে!

Pierasyłka apłačana ryčałtom.

WILNO
VILNIUS
LITHUANIA



CANA NUMARU 40 HRAŠOU